

ПРАДМОВА

Сучасны Івацэвіцкі раён, так склалася спрадвеку, умоўнадзеліцца на牠ы рэгіёны: Быценшчыну, Косаўшчыну ды Целяханшчыну. І кожны куток адметны, своеасаблівы, непаўторны, варты пільнага вока і гісторыка, і этнографа, і мовазнаўцы. 63 вёскі належаць да Косаўшчыны (39 з іх вядомыя з 16 ст.), і кожнае паселішча лучыць з мястэчкам Косава свая дарога. З поўначы, заходу і ўсходу край здаўна атуляюць Буленская, Бялавіцкая ды Любішчыцкая пушчы, з поўдня да яго падступаюць Целяханская балоты. Само Косава (упершыню ў пісьмовых крыніцах згадваецца ў 1494 годзе) ляжыць на высокай градзе – мяжы вялікага водападзелу паміж Чорным і Балтыйскім морамі. Праз Косава праходзіў старажытны шлях, «дорога звычайная звечная» з Вільні на Валынь. Тут ад сярэдзіны 16 ст. ладзіліся шумныя кірмашы. З 1594 па 1765 гады мястэчкам і маёнткам Косава (7 фальваркаў, 17 вёсак) валодалі знакамітыя Сапегі (пабудавалі касцёл, царкву, адкрылі школы пры іх). Усё 19 стагоддзе Косава з вакольнымі вёскамі – уласнасць багатых прамыслоўцаў Пуслоўскіх (заклалі суконную, дывановую і коўдраткацкую фабрыкі, працавалі гута, бровар, цагельня, смалакурня). З 1921 па 1939 гг. мястэчка – цэнтр Косаўскага павета, з 1939 па 1947 – цэнтр Косаўскага раёна. Як бачым, ад самага пачатку і да сягоння Косава было і ёсьць тым ядром-цэнтрам, які аб'ядноўваў, групаваў вакол сябе мясцовы люд.

Размаўляюць на Косаўшчыне гаворкай, харектэрнай для Гарадзенска-Баранавіцкай дыялектнай групы, якая вельмі блізкая да беларускай літаратурнай мовы і вызначае яе нацыянальную спецыфіку: дзеканне і цеканне, пераход в, л у пэўнай пазіцыі ў нескладовае, цвёрдыя шыпачыя, р, ц, аглушэнне звонкіх зычных у канцы слова і склада перад глухім зычным, цвёрдыя губныя на

канцы слова, чаргаванне *ро*, *ло*, *ле з ры*, *лы*, *лі і інш*. Разам з тым у слоўніковых артыкулах адлюстраваны дыялектныя адметнасці Косаўшчыны, а іменна: а) захаванне канцавога ненаціскнога *о* ў назоўніках, прыслоўях (*сонцо*, *жыто*, *просо*, *мамо*, *тато*, *моцно*, *кепско*, *мало*, *много*); б) прыстаўное *г* перад пачатковым *а*, *у* (*гарэшнік*, *гануча*, *гараць*, *гарабіна*, *гуліца*); в) канчатак *-а* ў назоўным склоне множнага ліку ў назоўніках ніякага роду (*вокна*, *кацянята*, *гнёзда*); г) ужыванне старой, сінтэтычнай формы будучага часу дзеясловаў незакончанага трывання (*пісацьму*, *рабіцьму*, *касіцьму*); д) наяўнасць моцнага якання ў канчатках дзеясловаў другой і трэцяй асобы адзіночнага ліку (*будзяш*, *трымаяш*, *танцуя*, *спявая*), першай і другой асобы множнага ліку (*выбіраям*, *колям*, *гуляяця*, *сябруяця*); е) *о* на месцы *a* ў афіксе *-ся* зваротных дзеясловаў прошлага часу ў ніякім родзе і ў безасабовых дзеясловах (*сонцо схаваласё*, *дрэво зламаласё*, *хмурыласё*, *сніласё*); ж) канчатак *-i* ў месным склоне назоўнікаў мужчынскага роду (*у лесі*, *у хлебі*) і канчатак *- э* ў месnym склоне адзіночнага ліку ў назоўніках з асновай на *шыпачыя* і *r* (*на шашэ*, *на пячэ*, *на дварэ*, *на мяжэ*); з) канчатак *-ом* у назоўніках мужчынскага і ніякага роду ў творным склоне (*небом*, *горадом*, *светом*, *медом*); і) наяўнасць выбухнога *г* (*ганок*, *гузік*); к) разам з поўнай формай прыметнікаў, займеннікаў і лічэбнікаў ужываецца кароткая форма (*добра карова*, *нова хустка*, *это сяло*, *сёма гадзіна*); л) пашыранасць прыназоўніка *да* з родным склонам назоўнікаў у словазлучэннях тыпу *пайшоў жыць да сына*, *паехоў да Косава*, *пайшоў да шаўца* і прыназоўніка *на* з вінавальным склонам назоўнікаў у словазлучэннях тыпу *ісці па воду*, *ісці па хлеб*.

Слоўніковыя артыкулы размешчаны ў алфавітным парадку.

Загалоўнае слова прапануецца ў арфаграфічным напісанні з абазначэннем націску пасля галосных і

захаваннем дыялекцных рыс. Арфаграфічнае напісанне перадае як фанетычны склад мовы, так і яго рэальнае вымаўленне, адпаведнае нормам беларускай арфаэпіі. Выбуховы г перадаецца тоўстым шрыфтам Г, г.

У слоўніку падаюцца ўсе часціны мовы. Загалоўнае слова прыводзіцца ў пачатковай форме, адзначана харктэрнымі граматычнымі паметамі. Для назоўнікаў гэта род. Лік паказваецца толькі ў адзіночнай кавых ці множнай кавых назоўніках. У тых выпадках, калі ў слоўніку даецца форма множнага ліку, хоць магчыма ўжыванне гэтага слова і ў адзіночным ліку, загалоўнае слова таксама пазначана паметай мн. Зборныя назоўнікі маюць пазнаку зб.

У самастойных слоўнікавых артыкулах падаюцца дзеясловы закончанага і незакончанага трывання, адзначаецца безасабовасць дзеяслова.

Для іншых слоў сродкам граматычнай харктарыстыкі з'яўляюцца адзнакі, якія абазначаюць прыналежнасць слова да канкрэтнага граматычнага класа.

У самастойных слоўнікавых артыкулах падаюцца вышэйшая і найвышэйшая формы ступеней парайнання прыметнікаў, дзеепрыметнікі, дзеепрыслойкі, усе прыставачныя ўтварэнні.

Пасля граматычных памет да многіх слоў даюцца стылістычныя адзнакі, паводле прыналежнасці слова да пэўнай лексіка-тэматычнай групы ці ў залежнасці ад харктару экспрэсіўна-эмацыянальнай афарбоўкі.

Мнагазначнасць слова пазначаецца лічбавым паказчыкам, напрыклад:

КВАС м. 1.кулін. Суп, галоўным кампанентам якога з'яўляюцца сушаныя грыбы... 2.кулін. Халаднік...

У сваю чаргу аманімічнасць пазначаецца рымскімі лічбамі, што стаяць адразу пасля загалоўнага слова, і падаецца ў самастойным артыкуле. Напрыклад:

ЛЯК I м. Нешта вельмі салёнае, лёк...

ЛЯК II м. *абрад*. Спалох...

У слоўніку змешчана лексіка, якая збіралася аўтарам апошнія 35 гадоў на Косаўшчыне. Мы свядома не фіксавалі слова, што маюць адзнакі абласное, размоўнае, устарэлае ў вялікім “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы”. Нам здаецца, што шырокое бытаванне і ўжыванне іх па ўсёй тэрыторыі Беларусі дазваляе ўвесці ў стан літаратурных. Прынамсі, на Косаўшчыне яны вядомыя, часта ўжываюцца.

У слоўніку знайшла сваё адлюстраванне самая разнастайная па значэнню лексіка: назвы страў, адзення, абутку, назвы прадметаў ужытку, тэрміны рыбалоўства, ткацтва, будаўніцтва, лясной гаспадаркі, батанічная і заалагічная лексіка, лексіка медыцыны, ветэрынарыі і інш. Усе яны маюць адпаведныя паметы ў слоўніковых артыкулах. Таксама шырокія прадстаўлены назвы дзеянняў, стану, якасці, уласцівасцей і прымет прадметаў.

Значэнне слова тлумачыцца па-рознаму: пры дапамозе літаратурнага эквівалента, напрыклад: **апірачкі** `лыжныя палкі', **бархан** `мультан', **варстат** `варштат' і інш.; значэнне слова можа раскрывацца сінонімамі, напрыклад: **глэўшыць** `здзекавацца, мучыць', **клішавы** `касалапы, крываногі', **ковал** `кусок, кавалак' і інш.; апісальнымі шляхам, напрыклад: **абертуха** `луста хлеба на ўвесь бохан', **брэнкаць** `касіць слабую траву', **буркаўка** `костка без мяса' і інш.; адсылкай да слова, якое тлумачылася раней: **кумяк** `тое ж, што і камяк', **друзалкі** `тое ж, што і грузалкі'.

Нярэдка пасля асноўнага тлумачэння слова ў дужках прыводзяцца дадатковыя звесткі пра сферу яго ўжывання, напрыклад: **аб'еддзе** `аб'едкі (пра сена)', **борух** `кукса (род жаночай прычоскі)' і інш. Пераносныя значэнні слоў суправаджаюцца паметай *перан.*

Пасля кожнага прыкладу ўказваецца населены пункт, у якім запісана слова, яго адміністрацыйная

прыналежнасць (назва сельсавета).

У матэрыялах не паказана фразеалогія рэгіёна: намі падрыхтаваны асобны “Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны”, які, спадзяёмся, таксама пабачыць свет.

У канцы слоўніка прыводзяцца звязныя тэксты, што яскрава ілюструюць дыялектныя асаблівасці жывой гаворкі Косаўшчыны.